

УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного
учреждения образования
«Средняя школа №2
г.Сморгони»

А.Э.Апанасович

.01.2016

Мероприятия
государственного учреждения
образования «Средняя школа №2
г.Сморгони» по проведению
Года культуры

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения
1.	Планирование и организация мероприятий, посвященных «Году культуры»	январь
2.	Размещение информации «Год культуры» на информационном стенде, сайте школы	январь
3.	Участие в районном этапе областного конкурса «Таланты Прынямоння»	февраль
5.	Участие в районном конкурсе «Бульбарык»	февраль
6.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, спортивно-культурных праздников, флеш-мобов «Молодежь выбирает активную жизнь!»	в течение года
7.	Организация и проведение концерно-развлекательной программы посвященной Международному женскому Дню «Благодарим за всё!».	март
8.	Выставка рисунков «Весенняя капель»	апрель, 2016
9.	Танцевально-развлекательная программа «Солнечный зайчик»	апрель, 2016
9.	Участие в республиканской патриотической акции «КВІТНЕЙ, БЕЛАРУСЬ!»	май, 2016
10.	Фестиваль «Академия талантов»	май, 2016
11.	Круглый стол «Культура - это совершенство в бытии» среди членов БРПО, БРСМ	сентябрь, 2016

13.	Поддержка и проектов культурной направленности, организация концертных программ посвященные знаменательным датам Беларуси	в течение года
15.	Организация экскурсий по значимым местам Беларуси	в течение года
16.	Проведение культурно-массовых мероприятий посвященные юбилею М. Багдановича	в течение года
17.	Организация и проведение мероприятий ко Дню культуры	июнь

ЗАЦВЯРДЖАЮ
 Дырэктар джяржаўнай
 установы адукацыі
 “Сярэдняя школа №2
 г.Смаргоні”

А.Э.Апанасовіч

.01.2016

Мерапрыемства
 джяржаўнай установы адукацыі
 “Сярэдняя школа №2 г.Смаргоні”
 па правядзенню Года культуры

№ п/п	Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя выканаўцы
1. Палітычная культура. Выхаванне патрыятычнай самасвядомасці грамадзян Рэспублікі Беларусь			
1.1	Субботні дзень “Родная мова – цудоўная мова” (да Міжнароднага дня роднай мовы)	20 лютага	Петрушэвіч В.У., Царык М.Н.
1.2	Тыдзень памяці «Героям ваенных гадоў прысвячаецца»	чэрвень	Парфенчык Ю.М., класныя кіраўнікі
1.3	Мерапрыемствы, прысвечаныя знакамітым асобам беларускай культуры – юбілярам 2016 года, у тым ліку: 140-годдзю Цёткі (А.Пашкевіч); 125-годдзю М. Багдановіча; 120-годдзю народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы; 95-годдзю народнага пісьменніка Беларусі І.Шамякіна; 95-годдзю народнага пісьменніка Беларусі І.Мележа	на працягу года	Петрушэвіч В.У., Царык М.Н.
2. Фарміраванне светапогляду і маральных якасцей падрастаючага пакалення			
2.1	Конкурс на лепшы буклет “Ураджэнцы Смаргоншчыны ў гады Другой сусветнай вайны”	студзень-красавік	Высоцкая О.К.
2.2	Дэкада мужнасці і патрыятызму	люты	Вільбік Т.С., Парфенчык Ю.М., Высоцкая О.К.

2.3	Патрыятычная акцыя “Дзякуй за Перамогу”	май	Парфенчык Ю.М.
2.4	Конкурс пошукава-даследчых работ “Лёс чалавека”	верасень	Высоцкая О.К.
2.5	Злёт цімураўскіх і валанцерскіх атрадаў ”Твары дабро”	верасень	Парфенчык Ю.М.
2.6	Удзел у рэспубліканскай акцыі “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся”	на працягу года	Вільбік Т.С., Парфенчык Ю.М.
2.7	Удзел у Рэспубліканскім грамадзянска-патрыятычным праекце ”Збяры Беларусь у сваім сэрцы“	на працягу года	Вільбік Т.С.
2.8	Удзел у дабрачынным марафоне ”Усе фарбы жыцця – для цябе”	на працягу года	Вільбік Т.С.
3. Духоўная культура. Мастацкая творчасць			
3.1. Захаванне і развіццё нацыянальных культурных традыцый, духоўнага патэнцыялу грамадзян			
3.1.1	Карнавал гульняў “Гульнёвы калейдаскоп”	студзень-сакавік	Парфенчык Ю.М.
3.1.2	Фестываль-конкурс “Таленты Прынямоння 2016”	люты	Парфенчык Ю.М., Петрушэвіч В.У.
3.1.3	Удзел у рэспубліканскай акцыі ”Лета з добрай кнігай“	чэрвень-жнівень	Гаўрылава І.Я.
3.1.4	Арганізацыя спецыялізаваных ранішніх і дзённых мерапрыемстваў для дзяцей і юнацтва у рамках рэспубліканскай акцыі ”Культурная субота“, прымеркаванай да шостага школьнага дня	на працягу года	Вільбік Т.С.
3.2. Ахова і папулярызацыя гісторыка-культурнай спадчыны беларускага народа			
3.2.1	Краязнаўчы конкурс “Галасы гісторыі; інтэлектуальны турнір”Беларусь – мая Радзіма”	люты люты	Высоцкая В.К., Белячыц В.А.
3.2.2	Арганізацыя наведвання музеяў,	на працягу года	Класныя кіраўнікі

	гісторыка-культурных каштоўнасцей навучэнцамі		
3.3. Развіццё і падтрымка прафесійнага і аматарскага беларускага мастацтва			
3.3.1	Фестываль беларускай культуры “Бульбарык”	люты	Петрушэвіч В.У., Парфенчык Ю.М.
3.4. Стварэнне ўмоў для прафесійнага росту і самарэалізацыі таленавітай творчай моладзі			
3.4.1	Правядзенне конкурсаў, фестываляў і іншых мерапрыемстваў, накіраваных на выяўленне і развіццё творчых здольнасцей дзяцей і моладзі, у тым ліку: конкурс фларыстаў-аранжыроўшчыкаў “Цветы. Красота. Творчество”; міжнародны дзень паэзіі; міжнародны дзень пісьменніка; плэнер “Смаргонь учора, сёння, заўтра”; выстава дзіцячай творчасці “Галерэя талентаў”	на працягу года лістапад 21 сакавіка 3 сакавіка ліпень май	Вільбік Т.С. Камына В.М. Петрушэвіч В.У.
4. Вытворчая і экалагічная культура. Навядзенне парадку на зямлі			
4.1	Удзел у аглядзе-конкурсе дзіцячай творчасці “Выратавальнікі вачыма дзяцей”;	студзень - люты	Дзямідава І.К.
4.2	Удзел у экалагічным конкурсе “Упрыгожым Беларусь кветкамі”	сакавік - кастрычнік	Карагіна А.М.
4.3	Агляд-конкурсу комплекснага добраўпарадкавання тэрыторыі устаноў адукацыі “Цветы мой край”	красавік-верасень	Карагіна А.М.
4.4	Удзел у акцыях “Бяспека ў кожным доме”, “Не пакідайце дзяцей у адзіноце”, “Канікулы без дыму і агню”, “Моладзь – за бяспеку”, “Бяспечны Новы год”;	на працягу года	Вільбік Т.С., Гіль Г.Т.
4.5	Аперацыя “Абеліск”	на працягу года	Парфенчык Ю.М.
4.6	Удзел у абласным аглядзе-конкурсе на прысваенне звання	на працягу года	Вільбік Т.С.

	“Установа адукацыі высокай культуры і ўзорнага парадку”		
5. Культура здаровага ладу жыцця, побыту чалавечых і сямейных адносін			
5.1	Удзел у рэспубліканскай дабрачыннай навагодняй акцыі “Нашы дзеці”	снежань 2016 – студзень 2017	Вільбік Т.С., Гіль Г.Т.
5.2	Мерапрыемствы да Дня маці	кастрычнік	Парфенчык Ю.М., класныя кіраўнікі
5.3	Дэкада “Здаровы лад жыцця – гэта стыльна!	красавік	Вільбік Т.С., класныя кіраўнікі
6. Інфармацыйнае забеспячэнне Года культуры			
6.1	Правядзенне на пачатку навучальнага года тэматычных урокаў, выхаваўчых мерапрыемстваў, прысвечаных Году культуры, ва ўстановах адукацыі	верасень	Вільбік Т.С., класныя кіраўнікі